

# АБ'ЯВЫ

10 жніўня 2020 года ў 11.00 адбудзецца пасяджэнне Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Месца правядзення: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (3 паверх).

---

6 жніўня 2020 года з 15.30 да 17.30 у глядзельнай зале ДУА “Урыцкая Дзіцячая школа мастацтваў імя братоў Крычаўцовых Гомельскага раёна” (аг. Ятчанка, д. 16) адбудзецца сустрэча з выбаршчыкамі Ляхавым Аляксандрам Андрэевічам, даверанай асобы кандыдата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі А. Р.

---

3 жніўня 2020 года ў 15.00 адбудзецца пасяджэнне Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Месца правядзення: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (3 паверх).

---

1 жніўня 2020 года з 11.00 да 14.00 у глядзельнай зале ДУА “Улукоўская дзіцячая школа мастацтваў Гомельскага раёна” (аг. Улукаўе, вул. Рачная, 15) адбудзецца сустрэча з выбаршчыкамі Кулажанкі Юрыя Іванавіча, даверанай асобы кандыдата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі А. Р.

---

З 24 ліпеня 2020 года прыступаюць да дзяжурства ўчастковыя камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Кожны выбаршчык мае магчымасць праверыць, ці ўключаны ён у спіс грамадзян, якія маюць права ўдзельнічаць у выбарах, і ці правільна ў спісе пазначаны звесткі пра яго.

РЭЖЫМ ПРАЦЫ З 24 ЛІПЕНЯ ПА 3 ЖНІЎНЯ 2020 ГОДА:

у буднія дні-з 17.00 да 19.00 гадзін

у суботу-з 12.00 да 14.00 гадзін

---

18 ліпеня 2020 года з 11.00 да 14.00 у памяшканні навучальнай залы дзяржаўнай ўстановы дадатковай адукацыі дарослых «Цэнтр павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гомельскага аблвыканкама» (аг. Яроміна, вуліца Сурганова Ф. П., д. 13) адбудзецца сустрэча з выбаршчыкамі Жыдкова Алега Мікалаевіча, даверанай асобы кандыдата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі А. Р.

---

26 чэрвеня 2020 года ў 15.00 адбудзецца пасяджэнне Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Месца правядзення: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (3 паверх).

---

23 чэрвеня 2020 года ў 14.00 адбудзецца пасяджэнне Гомельскага раённага выканаўчага камітэта па пытанні “Аб утварэнні ўчастковых камісій па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь”.

У адпаведнасці з Пастановай Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў ад 8 мая 2020 г. № 13 на пасяджэнні могуць прысутнічаць прадстаўнікі палітычных партый, іншых грамадскіх аб’яднанняў, працоўных калектываў, грамадзян, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў у склады камісій.

Пасяджэнне адбудзецца па адрасе: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (1 паверх).

---

22 чэрвеня 2020 года ў 14.00 адбудзецца пасяджэнне Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Месца правядзення: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (3 паверх).

---

8 чэрвеня 2020 года ў 14.00 адбудзецца пасяджэнне Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Месца правядзення: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (3 паверх).

---

Прыём дакументаў па вылучэнні прадстаўнікоў у склад участковых камісій па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца па адрасе: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 А, кабінет № 318,314 (трэці паверх)

**ГРАФІК ПРЫЁМУ:**

у працоўныя дні з 8.30 да 17.30

(перапынак на абед з 13.00 да 14.00)

20 чэрвеня 2020 года (субота) з 8.30 да 17.30

(перапынак на абед з 13.00 да 14.00)

21 чэрвеня 2020 года (нядзеля) з 8.30 да 17.30

(перапынак на абед з 13.00 да 14.00)

27 мая 2020 года ў 14.00 адбудзецца пасяджэнне Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Месца правядзення: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (3 паверх).

20 мая 2020 года ў 15.00 адбудзецца пасяджэнне Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Месца правядзення: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (3 паверх).

19 мая 2020 года ў 11.00 адбудзецца сумеснае пасяджэнне прэзідыума Гомельскага раённага Савета дэпутатаў і Гомельскага раённага выканаўчага камітэта па пытанні «аб адукацыі Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ” у рэжыме прамой відэатрансляцыі.

У адпаведнасці з Пастановай Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў ад 8 мая 2020 г. № 13 пасяджэнне праводзіцца ў адсутнасць прадстаўнікоў палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзян, сродкаў масавай інфармацыі і іншых запрошаных асоб.

Пасяджэнне адбудзецца па адрасе: г. Гомель, вул. Ільіча, 51 а, (Гомельскі райвыканкам), зала пасяджэнняў (3 паверх).

Прыём дакументаў па вылучэнні прадстаўнікоў у склад Гомельскай раённай камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца па адрасе: г. Гомель, вуліца Ільіча, 51 А, кабінет № 314 (трэці паверх)

**ГРАФІК ПРЫЁМУ:**

у працоўныя дні з 8.30 да 17.30

(перапынак на абед з 13.00 да 14.00)

16 мая 2020 года (субота) з 8.30 да 17.30

(перапынак на абед з 13.00 да 14.00)

17 мая 2020 года (нядзеля) з 8.30 да 17.30

(перапынак на абед з 13.00 да 14.00)